

2 НАДЗЁННАЕ ЯК ПАСЕЕШ, ТАК І ПАЖНЕШ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Хоць я не выключачу, штосці можна і ва ўласнасць аддаваць. У прыватную ўласнасць зямлю мы не перадаём, у нас гэта немагчыма. Але «Трайпл» працуе, гэта прыватная гаспадарка і арандуе зямлю. І намальна працуе. Прынамсі, не горш за іншых», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

Падчас візиту ў Лагойскі раён Прэзідэнт пракаментаваў рэакцыю на яго адказы наконт выбараў ва Украіне. Сваё стаўленне да сітуацыі ў панядзелак Аляксандр Лукашэнка расказаў у інтэрв'ю турэцкаму агенцтву «Анадолу».

«Ён, ён кажуць Парашэнку падтрымлівае. Як быццам Парашэнка ў мяне сябар, а Зяленскі вораг, — сказаў Аляксандр Лукашэнка і задаў пытанне: «А што, акцёр не можа быць прэзідэнтам?»

Беларускі лідар адзначыў, што прэзідэнт ва Украіне не можа вырашыць важныя пытанні без парламента.

«Усё вырашыцца на парламенцкіх выбарах. А там будзе роскід вялікі», — заключыў Прэзідэнт.

Прэзідэнту прадэманстравалі новыя мадэлі сельскагаспадарчай тэхнікі. Асабліва выдзяляўся гібрыдным трактар МТЗ на электрацязе. Ён абсталывае традыцыйным дызельным рухавіком і электратрансмісіяй, якая дазваляе эканоміць паліва. Кіраўнік краіны даручыў вывучыць магчымасці выкарыстання новага трактара.

Таксама ўчора Прэзідэнт наведваў жывёлагадоўчы комплекс сельскагаспадарчага цэха «Гайна» Мінскага трактарнага завода і машыны двор сельскагаспадарчага комплексу «Астрошыцы», які адносіцца да Мінскага камбіната хлебапрадуктаў.

У тэму

Пасля сустрэчы з Прэзідэнтам на пытанні журналістаў адказаў Дзмітрый СІДАР, дырэктар СК «Астрошыцы» філіяла ААТ «Мінскі камбінат хлебапрадуктаў».

«Гаспадарка мае дзве малочнатаварныя фермы і 2500 гектараў сельгасугоддзяў з іх 2000 гектараў раллі. Займаемся малочнай жывёлагадоўляй і вырошчваннем збожжавых культур, — расказаў прасваю гаспадарку кіраўнік. — Па выніках паездкі прыйшлі да рашэння, што трэба мадэрнізаваць тэрыторыю майстэрняў, зрабіць усё больш кампактна, стварыць лепшыя ўмовы для людзей».

Нягледзячы на невялікія памеры ў параўнанні з астатнімі гаспадаркамі раёна, «Астрошыцы» імкнучца быць у лідарах вытворчасці. Па ўдою на карову займаюць трэцяе месца ў раёне за 2018 год, па ўраджайнасці збожжа — чацвёртае.

«У першую чаргу, як сказаў Прэзідэнт, трэба будаваць малочнатаварны комплекс. Гэта правільнае рашэнне, і яно нас выратуе», — лічыць Дзмітрый Сідар.

Марыя ДАДАЛКА,
Лагойскі раён.

Перадавікі тэхнавытворчасцяў

У Мінску праходзіць XXVI Міжнародны форум па інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях «ТІБО-2019». Прывітанне яго ўдзельнікам і гасцям накіраваў Аляксандр Лукашэнка.



Ройс БелТА

«Дзякуючы гэтым штогадовым сустрэчам Мінск стаў адной з самых значных пляцовак ва Усходняй Еўропе для прэзентацыі найноўшых дасягненняў у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій», — сказала ў прывітанні.

Паводле слоў беларускага лідара, менавіта на гэтым форуме дзясяткі кампаній з розных краін прадстаўляюць прагрэсіўныя распрацоўкі ў вобласці штучнага інтэлекту, інтэрнэту, воблачных тэхналогій, дапоўненай рэальнасці і мабільнай сувязі.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што наша краіна зрабіла стаўку на лічбавізацыю сваёй эканомікі, што дазволіла ёй стаць лічбавым мостам паміж краінамі ЕС, Еўразійскага эканамічнага саюза і Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна. Важна, што айчыныні Парк высокіх тэхналогій пастаянна прырастае новымі рэзідэнтамі, а моладзь усё часцей звязвае сваю будучыню з ІТ-сферай.

Такім чынам, упэўнены Аляксандр Лукашэнка, абмен перадавымі вопытам на форуме будзе садзейнічаць развіццю інавацыйных тэхналогій у Беларусі і за яе межамі.

На адкрыцці «ТІБО-2019» міністр сувязі і інфарматызацыі Канстанцін Шульган заявіў, што ў Беларусі неабходна сфарміраваць дакладную і канкрэтную стратэгію лічбавізацыі ўсіх галін і краіны ў цэлым.

На думку міністра, гэты форум заклікае ўнесці свой уклад у вырашэнне пастаўленых задач і фарміраванне разгорнутага плана дзеянняў па комплекснай лічбавай трансфармацыі.

Нагадаем, мерапрыемства будзе доўжыцца да 12 красавіка на пляцоўцы комплексу «Мінск-Арэна». Форум праходзіць штогод, у 2018 годзе яго наведвальнікамі сталі 27,5 тысячы чалавек.

Паводле БелТА.

Кніжная выстаўка да памятных дат

Да 25-годдзя з дня прыняцця Канстытуцыі Беларусі і стаўлення інстытута прэзідэнцтва прымеркаваная кніжная выстаўка, якая адкрылася Міністэрствам інфармацыі ў Інстытуце дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання, перадае карэспандэнт БелТА.

На выставе прадстаўлены выданні, аўтары якіх у розны час уносілі свой уклад у фарміраванне дзяржавы, асноў для найважнейшай задачы структурвання ідэалогіі, кансалідуючай грамадства нацыянальнай ідэі.

«Дзякуючы бібліятэцы Акадэміі кіравання, Нацыянальнай кніжнай палаце і іншым бібліятэчным рэсурсам, кнігам, якія ёсць у арсенале Міністэрства інфармацыі, мы пастараліся прадставіць шырокую палітру толі літаратуры, якая адлюстроўвае галоўны дзеючы закон жыцця ў нашай краіне — Канстытуцыю, сацыяльныя, эканамічныя і палітычныя адносіны ў дзяржаве і грамадстве», — адзначыў на адкрыцці міністр інфармацыі Аляксандр КАРЛЮКЕВІЧ.

Як чакаецца, выстаўка будзе экспанавання ў Інстытуце дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання на працягу тыдня. «Мне здаецца, што гэты праект, калі ён прабудзе на гэтай пляцоўцы некалькі дзён, стане асновай для многіх разважанняў, а прадстаўленая літаратура, безумоўна, пакажа, у якім кірунку рухалася філасофская, палітычная, сацыяльная, эканамічная думка вучоных нашай краіны», — падкрэсліў міністр.

ЗАО «СМУ-77» извещает своих акционеров о том, что отдельным акционером 01.04.2019 подано предложение о продаже принадлежащих им акций Общества, в количестве 169 (сто шестьдесят девять) штук по цене 18 (восемнадцать) рублей за 1 (одну) акцию. Тел.факс 017-344-23-21. УПН 100064541

Открытое акционерное общество «Сантехколпромтэк» вносит изменения в уведомление, опубликованное в газете «Звязда» 05.04.2019 № 64, dated проведения внеочередного общего собрания акционеров 12 апреля заменить словами «16 апреля». УПН 400052115

Пасля «Вялікай размовы»

ВАКАНСІЇ ЁСЦЬ. БЫЛО Б ЖАДАННЕ ПРАЦАВАЦЬ

Пытанні працаўладкавання застаюцца актуальнымі для палескай глыбіні. З гэтымі праблемамі пры правядзенні акцыі «Ваша пытанне Прэзідэнту» звярнуліся грамадзяне з Хойнікў і Ельска. Невялікія райцэнтры не маюць вялізных магчымасцяў, але ж і ў іх ёсць прапановы для тых, хто жадае працаваць.

У Хойніцкім раёне на 1 красавіка было 134 вакансіі. На ўліку ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне 40 беспрацоўных. На аднаго беспрацоўнага атрымліваецца больш за тры вакансіі. У Ельскім цяпер 185 вакансій на 29 беспрацоўных. Тут на аднаго беспрацоўнага — шэсць вакансій.

Дарчы, у Хойніцкім раёне сёлета даведзена заданне па стварэнні больш чым 80 рабочых месцаў, у Ельскім — 67.

Рынак працы дынамічны. Банк вакансій перыядычна абнаўляецца. Сітуацыю кожнага, хто звяртаецца па садзейнічанне ў працаўладкаванні, разглядаюць індывідуальна. Дзеве трэці вакансій у Ельскім раёне — рабочыя спецыяльнасці, накіштальт: вальшчыка лесу, даяркі і механізатара. Тут працаўладкавацца можна на пяці прамысловых прадпрыемствах (у асноўным дрэваапрацоўчых) ці ў пяць гаспадарак. У мясцовым лягасе два дзясяткі вакансій і заробкі больш за 1000 рублёў у месяц. Работа пры гэтым вельмі цяжкая.

На хойніцкія прадпрыемствы цяпер патрабуюцца кіроўцы і аўтаслесары, ветэрынарныя фельчары і ўрачы, электрагазаваршчыкі і іншыя спецыялісты, у тым ліку юрысконсульты. Акрамя таго, летась жыхары раёна актыўна выкарыстоўвалі магчымасць атрымаць бязвыплатную субсідыю на адкрыццё сваёй справы. Так, на рэалізацыю ўласнага бізнес-плану ў 2018 годзе расшылі 13 чалавек. З пачатку гэтага года стартавым капіталам тут скарысталіся чатыры чалавекі. Прынамсі, у Ельскім раёне пакуль толькі адзін чалавек атрымаў такую субсідыю.

ГРОШЫ — 3 ЗЯМЛІ, ІНІЦЫЯТЫВА — АД ЛЮДЗЕЙ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— У Крычаве мы расказваем пра магчымасць заробку на сваім участку ўсім зацікаўленым, а не толькі жанчынам, і гэта добра, бо людзям з розных месцаў трэба кааперавацца адно з адным, — лічыць Рыма ЕПУР, выканаўчы дырэктар праекта «Прадпрымальнае землеўласніцтва». — Хоць наш праект, які фінансавалі прадпрымлівае кампанія «Кока-кола», датычыцца толькі Аршанскага раёна, мы можам падзяліцца сваім вопытам арганізацыі і да восені ўжо падрыхтуем мясцовых людзей, з якімі вясной можам стартаваць наступным годам. Калі будзе цікавацца, то мы будзем шукаць грошы, каб рэалізаваць праект на зямлі таксама і для Крычаўскага раёна.

Яна не выключае, што ўжо нават сёлета можна будзе купіць крыху насення для мясцовых, каб яны ў маі пасадзілі тую ж спаржу ці спаржавую фасадзію. А спецыялісты-аграномы змогуць пад'язджаць кансультаваць людзей і сюды, а не толькі на Аршаншчыне.

Крычаўская ўлада не спіць у шапку і ўжо арганізавала шэраг мерапрыемстваў, якія павінны станаўча адбіцца на эканоміцы раёна. Так, летась тут адкрыўся бізнес-цэнтр па падтрымцы ўсіх ініцыятыў раёна, які быў створаны ў межах праекта «Садзейнічанне занятасці і самазанятасці насельніцтва ў малых і сярэдніх гарадах Рэспублікі Беларусь», які рэалізуецца Праграмай развіцця ААН. Старшыня Крычаўскага райвыканкама Дзмітрый БАЧКОЎ (на фота) пазіцыянуе яго як «цэнтр ініцыятыўных людзей» і спадзяецца, што ён стане месцам для акумуляцыі ідэй, скіраваных на самаразвіццё.

Пад цэнтр падтрымкі прадпрымальніцтва ў 2016 годзе прыстасавалі будынак мясцовага рынку, які знаходзіўся ў валоданні камунальнікаў. Напачатку пад гэта выдзелілі 25 квадратных метраў. Гэтае памяшканне стала зручным, бо тут сканцэнтраваны ўсе службы: падатковае, зямельная, адно акно і іншыя. Так што можна атрымаць кансультацыю адразу па ўсіх пытаннях.

Цяпер у цэнтры арганізавана 12 рабочых месцаў з усім неабходным абсталяваннем, каб людзі не думалі, дзе ім арганізаваць работу, а прыходзілі са сваімі ініцыятывамі і маглі рэалізоўваць іх тут. Адукацыйныя мерапрыемствы таксама стараюцца праводзіць для людзей. Вось які сённяшняе, кажа старшыня райвыканкама:

— Нам неабходна ўсталяваць з пункту гледжання развіцця ініцыятыў, якая будзе прывязана да дакладных патрэб насельніцтва. І людзі правуляюць сябе. Праз узраўненне па працы і сацыяльнай абароне можна шляхам субсідывання выдзяляць няхай і невялікі, але стартавы капітал у 2000 рублёў, калі чалавек звернецца да нас з ідэяй і прад-



ставіць свой бізнес-план. Вось, напрыклад, да нас прыйшла пару гадоў таму Наталля Батрачэна, якая была не занятая ў эканоміцы. Яна пры нашай падтрымцы адкрыла краму для пчалароў, і яна ж прапанавала правесці ў 2017-м форум пчалароў. Летась гэтае мерапрыемства ўжо стала значна большым.

У канцы 2017-га ў Крычаве правялі першы форум ініцыятыўных людзей і пачалі рэалізоўваць розныя праекты. Летась прайшоў другі форум, дзе мясцовыя і даведаліся аб праекце «Прадпрымальнае землеўласніцтва» ды вырашылі навучыцца зарабляць на ўласнай зямлі.

— Калі людзі ўбачаць няхай яшчэ не росквіт, а хоць бы першыя парасткі рэалізацыі сваёй ініцыятывы, у іх будзе яшчэ больш зацікаўленасці, — упэўнены Дзмітрый Бачкоў. — А яшчэ важна, каб было навучанне і перакваліфікацыя людзей, каб яны маглі рэалізоўваць сябе.

Думку аб неабходнасці пастаяннага навучання, бо свет імкнецца да таго, што людзям даведзецца за жыццё мяняць некалькі прафесій і мець розныя кампетэнцыі, падтрымлівае і Рыма Епур. Яна дадае, што ў Еўропе, у прыватнасці, вельмі цініцца цяпер кампетэнцыя прадпрымальнасці. Сюды ўкладваецца ўменне дамаўляцца, камунікаваць, выбудоваць стасункі і іншае. Усё тое, што трэба для бізнесу на зямлі.



Золата, якое цудоўна вырасце

Першая група на семінары амаль цалкам складалася з навучнцэў Крычаўскага агра-тэхнічнага каледжа, якія, нягледзячы на юны ўзрост, пісалі ў анкеташ даволі дарослыя думкі. Накіштальт жадання правесці аналіз глебы на сваім участку і ідэі аб вырошчванні часнаку і памідораў як прыбытковых культур.

У моладзі старшыня райвыканкама бачыць патэнцыял аграрнай будучыні краю і хоча, каб дзеці з маленства разумелі, што да чаго, змяніліся з укладам сельскага жыцця. «Хочам, каб вучні аграрных класаў атрымалі і навывкі працы, і веды. Вядома, яны не стануць адразу бізнесменамі, аднак задзейнічаюць свой мозг, даведаюцца, як гэта працуе», — кажа ён.

У межах сустрэчы прысутныя не толькі даведаліся пра сам праект і магчымасці заробку, але і атрымалі некаторыя падказкі ад арганізатараў. Напрыклад, пра тое, што яны самі могуць купіць насенне спаржы і паспрабаваць вырасціць яе на ўласным участку ўжо гэтым летам.

— Спаржа засеяваецца, і тры гады вы, лічыце, на тым месцы нічога не робіце. Яна расце як хрэн, — кажа Рыма Епур. — На чацвёрты год з соткі спаржы вы можаце атрымаць 700 долараў, на пяты — тысячу, на шосты і далей — 1200, і так цягам 15 гадоў. Гэта золата, якое цудоўна вырасцэ. Тым больш што гэта эканупрадукцыя, па якую паедуць пакупнікі з Расіі. Вялікія фермерскія гаспадаркі такой экалогіі не створаць, бо ўсе выкарыстоўваюць хімію, а ў невялікіх дапаможных гаспадарках — калі ласка.

Праект «Прадпрымальнае землеўласніцтва» быў разлічаны на 600 удзельніц, якія ўжо прайшлі навучанне. Аднак зацікаўленых з Аршанскага раёна ўжо значна больш.

— Людзі працягваюць цікавіцца гэтым сацыяльным пачынаннем, прычым кажуць, што даведаліся пра яго ад суседзяў і знаёмых. Яны запісваюцца, хочучь удзельнічаць, — кажа Яніна ЛАПАЦЕНКА, адміністратар Цэнтра падтрымкі прадпрымальніцтва Г. Барань, што ў Аршанскім раёне. — Нават званілі з аднаго прадпрыемства з іншага раёна, якое закрываюцца, і прасілі арганізатараў прыехаць да іх, каб дапамагчы заняць людзей, аднак мы фізічна не можам пакуль ахапіць усіх ахвотных.

Рыма Епур мяркуе арганізаваць паездку для старшын сельскіх Саветаў Крычаўскага раёна і звязіць іх на Століншчыну, каб паказаць ім, як там працуюць моцныя «агароднінныя» прадпрымальнікі. Каб наступным годам можна было арганізаваць падобны аграрны праект і ў гэтым раёне.

— Людзі ездзілі з намі па гаспадарках, і яны мянялі сваё стаўленне да аграбізнесу і свайго ўдзелу ў ім проста на вачах. На пачатку ў канцы мерапрыемства гэта былі ўжо жанчыны з зусім іншымі пытаннямі, — кажа яна. — Па маім разліках, пры правільнай выбудаванай сістэме (з дапамогай бізнес-інкубатара, ліній перапрацоўкі прадукцыі, наладжанай сістэмай рэалізацыі агародніны) можна па годзе зарабіць 300 долараў у месяц.

Падчас першай паездкі з «Прадпрымальнае землеўласніцтва», калі мы наведвалі прыватных гаспадаркі, пачула фразу: «У нас на Століншчыне самы вялікі працэнт тых, хто працуе на сваім агародзе, і самы вялікі аб'ём гандлю ў сельню, а ў пасаж дорацэ цяпліцу». Гэта яскрава пацвярджае, наколькі там людзі зацікаўлены ў аграрным заробку. Пры гэтым зямлі там ужо не хапае на ўсіх ахвотных. У Крычаўскім і Аршанскім раёнах яе пакуль можна ўзяць у карыстанне. Так што тых, хто дадучыцца да праекта, думаецца, не пашкадуець. Наступны крок — грады. Так што яшчэ сустрэнемся.

Ірына СІДАРОК.
Фота Андрэя САЗОНАВА.

Парламенцкі дзённік

СТАРЭННЕ — НЕ ПАГРОЗА, А ВЫКЛІК У Беларусі распрацоўваецца Нацыянальная стратэгія ў інтарэсах пажылых грамадзян

Добрая навіна: мы сталі жыць даўжэй, і гэта тэндэнцыя стабільная. Дрэнная: да 2040-га кожны чацвёрты беларус будзе ва ўзросце 65 і болей. Такім чынам, Беларусь — не проста старая, па ацэнках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, але і краіна, што ўстойліва, інтэнсіўна старэе. Гэта ў прынцыпе характэрна для еўрапейскіх дзяржаў: паказчык старэння насельніцтва ў Германіі, напрыклад, 21,5 %. У Беларусі — 14,7 %, толькі ў Казахстане — 7 %, дзякуючы высокай нараджальнасці.

Як паменшыць негатыўны ўплыў узросту і захаваць яго перавагі, абмеркавалі ўдзельнікі круглага стала «Сацыяльныя практыкі і стратэгіі актыўнага даўгажыцця — патэнцыял для развіцця грамадства», што правялі Пастаянная камісія Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях і па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

«У нашай краіне амаль 14 % ВУП ідзе на пенсіі і дапамогі, і па ўсіх прагнозах з цягам часу гэтая сума будзе павялічвацца», — падкрэсліла старшыня Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Тамара КРАСОЎСКАЯ.

Навукова-даследчы інстытут Міністэрства працы і сацыяльнай абароны распрацоўвае Нацыянальную стратэгію дзеянняў у інтарэсах пажылых грамадзян. Змяненне ўроставай структуры — гэта не пагроза, а выклік сучаснасці.

«Больш за 2,5 мільёна грамадзян атрымліваюць пенсію. Сацпаслужба дома аказваецца 91 тысячу беларусаў, дзейнічае 72 дамы-інтэрнаты для пажылых і інвалідаў. Праблема старэння насельніцтва — комплексная, закранае ўсе бакі жыцця», — падкрэсліў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК.

Чалавек мае права на актыўны лад жыцця ў любым узросце, дзяржава павінна забяспечыць для гэтага ўмовы. Напрыклад, наяўнасць у парках побач з дзіцячымі — спецыяльных зон для пажылых ці стварэнне безбар'ернага асяроддзя з уплікам іх патрэбнасцяў.

«Старасці таксама трэба вучыць: як рухацца, як харчавацца, як мець зносіны», — згадзілася ўдзельнікі круглага стала. Не перацаніць у гэтай справе ролю сясцёр міласэрнасці, якіх працуе 225, урачوخ агульнай практыкі, што здольныя ўлічваць шматлікія «ўзроставыя» змяненні, супрацоўнікаў ФАПаў (яны ў некаторых населеных пунктах увогуле застаюцца адзіным пунктам прыцягнення).

Сацыяльная актыўнасць таксама дае эфект: у тых, хто займаецца ў гуртках, становіцца валанцёрам, мае шырокае кола стасункаў, — рызыка інфаркту скарачаецца на 14 %, інсульту — на 8 %. Прасцей і заўважаць першыя прыкметы дэменцыі.

Для захавання паўнаты жыцця вельмі важна папярэдзіць захворванні і адмовіцца ад «зланычстваў» супраць павялічвання арганізма. Асабліва для мужчын: беларусы наведваюць медыкаў у тры разы радзей за беларуса — і то, відаць, пасля «штуршка» ад прыгожай паловы. У тым ліку і таму, магчыма, напэўна, жыццём на дзесяць гадоў менш. Раней жылі менш на дванаціцца.

«Адаптацыя асяроддзя да патрэб сталых жыхароў у выніку атрымліваецца рэнтабельнай у памеры сто сем да аднаго», — падзялялася замежным досведам міжнародны эксперт Раіса СІНЕЛЬНІКАВА. Яна падкрэсліла: не трэба выхоўваць у сталых людзях эгаізм і залежнасць ад блізкіх і краіны, не варта ставіцца, як да непаўнаценных, лічыць нейкімі «паўграмадзянамі». Наадварот, упэўнены эксперт, пасля 65 гадоў чалавеку трэба працаваць, дзяліцца ведамі, ганарыцца тым, што ён запатрабаваны.

Нездарма такімі карыснымі для абодвух бакоў атрымаліся дамы для дзяцей-сірот і для пажылых людзей, пабудаваныя побач. Малія зямлі бабўл і дзядуль, дарослыя — «унукаў», якія глядзяць з павагай да мудрасці.

Зразумела, забяспечыць усіх беларусаў «залатога» ўзросту ўтульнымі рабочымі месцамі, адпаведным медабслугоўваннем, дастатковай сувяззю з іншымі не атрымаецца адразу. Аднак першым адказам глабальным зменам павінна стаць Нацыянальная стратэгія. Тады дыскрымінацыі па ўзросце не будзе не толькі ў заканадаўстве, але і ў галовах і сэрцах.

Барвара МАРОЗОВА.

Камунальныя стасункі

«ЗЯЛЁНЫ ДВОР РАЗАМ!»

Партал з такой назвай запрацаваў у сталіцы. Тут адлюстраваны сеткі камунікацый амаль усіх мінскіх двароў і абазначана, дзе на гэтых тэрыторыях у перспектыве збіраюцца нешта рабіць, капаць і будаваць. Усё дзеля таго, каб азеляняць, добраўпарадкаваць і ўпрыгожваць двары правільна, адначасова стваральнікі праграмы.

Арганізатары спадзяюцца далучыць да праекта як мага больш людзей і максімальна ўлічыць усе нюансы пры азеляненні тэрыторыі. У праграму ўнесены не ўсе двары, у прыватнасці ёсць яшчэ 600 тэрыторый таварыстваў уласнікаў, якія знаходзяцца на самаабслугоўванні, аднак спецыялісты спадзяюцца, што ніводзін не застанецца без увагі.

На думку намесніка старшыні Мінгарвыканкама Аляксандра ДАРАХОВІЧА, на партале пакуль з'явіліся двары, якія патрабуюць найперш увагі адносна азелянення, а з часам партал будзе ўдасканалывацца.

Каб не марнаваць нічою ініцыятыву, на тэрыторыях абазначылі месцы, дзе дазволена саджаць дрэвы, дзе — не, дзе можна ўладкаваць толькі куст. Пакуль тут 365 участкаў. А больш за сотню мінчан ужо зарэгістраваліся на сайце і выказалі намер паўдзельнічаць у азеляненні.

— Мы хочам, каб гэты прадукт быў якасны. Каб не было так, што высадзілі дрэвы і палажылі асфальт, а пасля сталі ўкладваць кабелі. Ды і жыхары часта самі саджаюць дрэва каля дома, ганка, адмосткі будынка, а пасля расліна разбурае каранямі нават тратуар. Наша задача — зрабіць так, каб пасля не перааробліваць, а расліны ўпрыгожвалі наш горад і не стваралі нязручнасцяў, — расказаў Аляксандр Дараховіч. — Стараліся прадумаць мноства дэталей. Улічана многае, але, думаю, не ўсё, таму мы адкрытыя для дыялогу, таму што толькі разам з грамадзянамі мы дасягнем патрэбнага выніку.

Белья плямаў на карце сведчаць, напрыклад, пра тое, што тэрыторыі яшчэ будуць забудоўвацца. Сінія — месцы, дзе можна саджаць, і кожны жыхар можа накіраваць свае запыты і прапановы ў ЖКГ раёна. Добрым пачынаннем намеснік старшыні лічыць жывыя загарадкі ці кампазіцыі з квітнеючых кустоў, якія пры правільнай пасадцы будуць не толькі закрываць тэрыторыю двара, але і выконваць эстэтычную функцыю.

Ірына СІДАРОК.